



KAMUNIKAT.org

**ВІКТАР ШВЕД**

**ДЗЯЦІНСТВА ПРЫСТАНЬ**

**Выдавецтва ГП БГКТ - Беласток 1975**

Wydawca: Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Spo -  
łeczno-Kulturalnego w Białymstoku. Oddano do śladania  
30.08.1975 r., druk ukończono w grudniu 1975 r. Ark. wyd.  
5,5, druk. 2,75. Nakład 2000 egz. Cena 15 zł.

---

Druk: Białostockie Załady Graficzne, zam. 2179, P-2.

Калі ў 1967 годзе паявіўся зборнік паэзіі Віктара Шведа „Жыщёвыя сцежкі” літаратурныя крытыкі менш ці больш прыхільна ацанілі творы мала яшчэ тады вядомага паэта, нягледзячы на тое, што яго вершы многа раней паяўляліся на старонках тыднёвіка „Ніва”. У кніжным выданні творы Віктара Шведа набралі аднак іншага выразу і вартасцей. Можна было іх лягчэй параўнанці да неўкага канкрэтнага вываду. У гэтых адносінах аблягчыў ён заданне літаратурным крытыкам а таксама чытачам у краіне і за мяжой.

Вядомы беларускі пісьменнік і літаратурны крытык Міхась Калачынскі ў сваім артыкуле „Сцежкамі жыцця” сцвердзіў, што вершы В. Шведа „...падкупаюць шчырасцю мастацкага ўласаблення з’яў, з якімі аўтар сустракаўся на нялёгкім жыщёвым шляху...”<sup>1</sup>.

І гэта, безумоўная трапная спасцярога.

Прыкмячаючы вартасці вершаў В. Шведа для дзяцей, вылучаючыхся, як вядома, сітуацыйнай дасціпнасцю, Міхась Калачынскірай:

„... В. Шведу варта і надалей «шукаць сябе» ў паэзіі для дзяцей. Трэба толькі мець на ўвазе, што так званы «дзіцячы жанр» не зусім лёгкі, як некаторым здаецца...”<sup>2</sup>.

Гэтага роду парады былі трапныя, Віктар Швед дадлей ідзе сваёй дарогай.

Іншы літаратурны крытык Мікола Прашковіч у артыкуле „Пуцявіна на родны парог” пісаў між іншым:

<sup>1</sup> Міхась Калачынскі, „Сцежкамі жыцця”, „Беларусь” № 1, студзень 1968 года, Мінск

<sup>2</sup> Там жа.

„...Справа ў тым, што арыентагыя на фальклорныя матывы (яна выразна праглядаецца ў многіх вершах), узрушанасць ад хараства свайго краю, захапленне душэўнай прыгажосцю людзей – праца ўнікоў – не запазычанне, не перайманне. Гэта скразныя матывы лірыкі В. Шведа...”<sup>3</sup>.

Вялікая паэма ў гэтых славах, хаця не поўнасцю можна з ёю згадзіцца, Віктар Швейд спецыяльна не арыентуе ѡца на нейкія там фальклорныя матывы, толькі на жыццё, праз каторае фальклор пранікае ў яго творы.

Чарговы беларускі літаратурны крытык Уладзімір Казбярук у рэцензіі на тэму „Жыццёвых сцежак” яшчэ інакш ацаніў творы сабраныя ў зборніку. Сцвердзіў ён:

„Вершы паэта прысвечаны роднай зямлі, роднай мове, маці – усяму таму, што дорага ко жнаму чалавеку. У іх адчуваецца шчырае пачуццё патрыёта, грамадзяніна, сына сваёй Радзімы.

Усю першую частку зборніка можна было б назваць паэтычнай споведзю сына беларускай вёскі...”<sup>4</sup>.

З гэтай ацэнкай можна поўнасцю згадзіцца. Можна яе таксама аднесці і да другога зборніка паэта „Дзяцінства прыстань”.

Каб паўнайшай была ацэнка твора ў змешчаных у зборніку варта сказаць некалькі слов аб яго аўтары.

Віктар Швейд нарадзіўся 23 сакавіка 1925 года

<sup>3</sup> Мікола Прашковіч, „Пуцявіна народны праг”, „Літаратур а і мастацтва”, 1 снежня 1967 года, Мінск.

<sup>4</sup> Уладзімір Казбярук, „Жыццёвые сцежкі”, „Маладосць” № 4 за 1968 год, Мінск.

ў вёсцы Мора, гміна Чыжы на Беласточчыне ў сялянскай сям'і дзе пражывала ў да 1944 года, калі пайшоў вучыцца ў беларуску ю гімназію ў Гайнаўцы.

Пачаткі паэтычнай творчасці В. Шведа адносяцца да перыяду савецкай ўлады на Беласточчыне, аднак у друку дэбютаваў ён ужо ў сталіцы гады, калі жыў у горадзе. Нягледзячы на гэта яго старт і паэтычнае развіццё праходзілі ў цеснай сувязі з жыццём вёскі з-пад Белавежскай пушчы. Адтуль паэт чэрпае найбольш вопыту, які ў паважнай ступені ўпłyвае на яго ангажыроўку ў грамадскую проблематыку і на яго светапогляд, на бачаныя змены, якія пастаянна адбываюцца ў жыцці вядомых яму ваколіц, а нават у прыродзе, якая паказана ў руху, урэшце на катэгорыі перспектывыага мыслення, характэрнага для верша „Навагодні тост” і іншых.<sup>5</sup>

Канструктыўныя рэшткі беларускіх савецкіх крытыкаў на першы паэтычны зборнік паэта, а таксама абшырная і пазітыўная рэцензія Васіля Качнова „Адчуванне часу” (а загаловак гэты не з'яўляецца выгадковым), змешчаная ў 104 Літстаронцы „Белавежы”, былі паважным стымулам паэту, якія нягледзячы на жыццёвую трагедыю (смерць бацькоў) патрапіў напісаць шмат вершаў да зборніка пад загалоўкам „Дзяцінства прыстань”. У зборніку апрача вершаў для дарослых надалей паважнае месца займаюць вершы для дзяцей. Ці затым паэт пайшоў за парадай Міхася Калачынскага, ці ідзе сваёй уласнай дарогай? На гэтае пы-

---

<sup>5</sup> Васіль Качнou, „Адчуванне часу”, „Белавежа” № 104, орган Беларускага літаратурна-мастацкага аб'яднання пры ГП БГКТ.

тanne можна адказаць, што ідзе ён у ласнай дарогай, хоць і прыслухоўваеца таксама да парад іншых. І такое яго становішча заслугоўвае на пашану.

Яшчэ перад накіраваннем зборніка ў друк чытаў я шэраг твораў паэта і падказваючы некаторыя, зрэшты невялікія іх заганы, раіў, каб ён іх паправіў. Віктар Швед зрабіў гэта, таму што ён умее ўнікнуць у дэлікатнью інструментацию верша..

Асаблівай рысай большасці паэтычных твораў В. Шведа з'яўляецца іх пявучасць і музыкальнасць. Аўтар асягае гэта між іншым цераз шліфоўку рытмікі і фанетычнага гучання верша. Гэта садзейнічае таму, што лягчай да іх напісаць музыку. Дагэтуль, да калія 50 твораў Віктара Шведа, Эдуард Гойлік, Васіль Кардюкевія і Сяргей Лукашук напісалі музыку і трэба мець надзею, што шэраг вершаў, якія ўваішлі ў гэты зборнік дачакаеца гукавой інструментациі. Вялікія задаткі на песні маюць вершы „Родны кут”, „Начны ар кестр”, „Калыханка” і іншыя.

Пявучасць пазней В. Шведа і яе цесная сувязь з класічным вершам спалучаюцца з пазнейшай паэта-песняра Міхаіла Ісакоўскага, якога песні так папулярныя на Беласточчыне. Нехта можа сказаць, што Ісакоўскі не пісаў вершаў для дзяцей. Гэта праўда, аднак не ў тым заключаеца сутнасць справы. Вырашаюць тут такія з'явы, як літаратурная манера, прастата, сувязь з традыцыямі і г.д. У адным са сваіх вершаў Ісакоўскі сказаў: „Я потерял крестьянские права, но навсегда остался деревенским”. А ці ж гэтых слоў нельга аднесці да Віктара Шведа? Напэўна так. Не з'яўляеца ён ужо селянінам. Мае зачончаную Акадэмію палітычных

навук, журналістыку і аддзяленне польскай і славянскай філалогіі Варшавскага універсітэта. Зараз працуе рэдактарам у кніжным выдавецтве ў Варшаве. Нягледзячы на гэта яго паэзія мае глыбокія карэнні ў беластоцкай вёсцы, у тым, што найбольш адчувае яго сялянская душа. Элегійнасць яго паэзіі мае таксама адценкі звязаныя з пераважнай колькасцю перамен, якія адбываюцца ў вёсцы.

Віктар Швед піша без спешкі, звяртаючы вялікую ўвагу на кожную фармуліроўку, на кожнае слова. Мова яго паэзіі простая, вылучаецца амаль поўнай адсутнасцю рытарычных фігур, ці разбудаваных эпітэтаў, а адначасова характарызуе яе вялікая сіла ўздзеянічання, сцісласць і пластычнасць. Творы В. Шведа, у якіх часта чулівасць аб'ядноўваецца з тэкстам, пераважна кароткія, анак адзначаюцца глыбокім зместам.

Калі параўноўвае вершы з „Жыццёвых сцежак” з вершамі „Дзяцінства прыстань” прыкметчаеца менш веры і пагоды сэрца ў новых яго творах, анак выразны крок наперад у яго паэтычным развіцці. Пераканаўча сведчыць аб tym найлепшы на мой погляд яго верш „Хлеб”, у якім адчуваецца мінулае, трывіцаць ці дваццаць гадоў таму назад -- з пазіцыі сённяшняга дня. Паэт сцвярджае:

*Калісьцім аці ў цяжкіх жорнах,  
Здабытку даўняй старыни,  
Жытнёвый малопазёрны  
На хлеб духмяны, аржаны.*

*Муку матуля расчынила  
На квасе хлебным уздзяжы,  
Мясіца, ручніком вязала,  
„Ты хлеб з дзяжы не пабяжы”...*

Загало ўкі абодвух зборнікаў розныя, аднак калі глыбей над імі задумашца відаць у іх сціслую сувязь з гэтай радзімай прыстанню, з якой паэт выйшаў. У ніжэй прыведзеным вершы, элегійным у сваёй тэматыцы, аднак захапляючым сваёй жыщёвай глыбінёй, эстэтычнай дасканаласцю і смакам, напісаным спелым пяром і паглыбленым дасведчаннем перажытых гадоў, паэт так разважае:

*Майго дзяцінств прыст ань – Мора,  
Адкуль выводзіш свой назоў?  
Відаць, было тут мора гора,  
Мора балот і хмызнякоў.*

*Тут асушилі ўжо балота,  
З балотам счэлі хмызнякі,  
Знікае гора і турботы,  
Жывуць больш ітчасна землякі.*

Матывы суму, звязаныя з жыщём роднай вёскі ўзмоцненны смерцю бацькоў і рэфлексіямі на тэму перажытага няшчасця, напісаныя паважным, аднак годным сына сумам, найбольш ярка выступаюць у вершах: „Запавет” і „Надзея”, прысвечаных памяці маці і бацькі. Сустракаем іх таксама і ў іншых вершах, між іншым у „Слядах дзяцінства, маладосці”, утриманым у сумным і крыху трывожным тоне. У гэтым вершы, здзіўляючым логікай свайго развіцця, паэт кажа:

*Ізноў я тут у Моры госцем,  
Ізноў адведаў родны кут.  
Слядоў дзяцінства, маладосці,  
З трывогаю шукаю тут.*

*Парог пераступіўши хаты  
Не паўстрымаяўся я ад слёз.  
Няма ўжо тут матулі, таты.  
Падаркаў больш ім не прывёз.*

У паэзіі Віктара Шведа мала жывых, яркіх колераў прыроды, ды там, дзе выступаюць апісанні прыроды, яны з'яўляюцца носьбітамі глыбокай думкі. Гэта прычыняеца да таго, што вершы паэта ў першую чаргу з'яўляюцца творамі аб людской адзінцы, аб сэнсе яе існавання і жыцця наогул. У вершах, якія ўвайшлі ў гэты зборнік, паэт усё яшчэ адчувае глыбокую душэўную адзіноту, а можа нават і грамадскую альянацыю, з якой хоча вырвачца, хоча асягнуць сваё невялікае, скромнае шчасце. У вершы на гэту тэму знайдзем такія вось стррафы:

*Мне да і часця нямногае трэба,  
Толькі ў сэрцы не мець адзіноты,  
Адчуваць крышку ласкі, пяшчоты.  
Мне да і часця нямногае трэба.*

Сувязі паэзіі В. Шведа з той традыцыяй, якая існуе ва ўражлівасці нашых землякоў, з'яўляюща відавочнымі. Аднак памыляюцца тыя, што бачаць у ім толькі прадстаўніка найбольш традыцыйнай плыні ў паэзіі. Відавочна пад паняцце гэтае падзягваюць памылко выя, а нават негатыўная погляды на традыцыю, тым больш што нічога не ўспамінаюць аб наватарстве паэта, якое выступае найбольш выразна ў тэматыцы і псаходагічным прадстаўленні сучасных герояў. Хачу падкрэсліць, што паэт, які цалкам пазбудзеца традыцыі, не стане наватарам а толькі паэтычным нулём. Аляксандр Баршчэўскі,

прымаючы В. Шведа за традыцыйнага паэта, звязанага з паэтыкай XIX стагоддзя, даўшо ў да фальшивага вываду, сцвярджаючы, што паэзія В. Шведа „з яўляеца рэгіянальной з'явай у добрым гэтага слова значэнні, моцна зрозшайся з Беласточчынай, не прэтэндуючай да шырэйшага аспекта і ахопу...”<sup>6</sup>.

Варта падкрэсліць, што Віктар Шве д адолька ва чулівы на мінулае і сённяшні дзень. Вершы В. Шведа друкуюцца ў БССР, што яшчэ раз з'яўляеца до казам, што яны выходзяць далёка за межы Беласточчыны. Дадатковым фактарам, спрыяючым асягненню паэзіі В. Шведа шырэйшага распаўсюджання з'яўляеца тое, што яго вершы сталіся песнямі. Верш у гуравой інструментациі, калі выходзіць на эстраду ці плыве ў эфір, набірае большага значэння і шырэй распаўсюджваецца.

Падсумоўваючы трэба сцвердзіць, што арыгінальныя і наватарскія творы В. Шведа, якія ўвайшли ў зборнік „Дзяцінства прыстань” узбагачаюць душу чытгача ў здольнасць адчуваць чужога болю, суму, тугі і клопату, і гэта, безумоўна, з'яўляеца заслугай паэта.

Спадзяюся, што недалёкі той час, калі паявіцца трэці зборнік твораў В. Шведа, тым разам твораў ужо менш сумных. Каб гэта здзейснілася – неабходным і для В. Шведа з'яўляюцца бадзёрасць, вера ў свае сілы, больш радасці, дэфіцитнасць якой так адчуваеца сярод нас.

Аляксей Апалінскі

---

<sup>6</sup> Аляксандр Барыч зўскі, „Літаратурныя”, „БГКТ” (фап ы ф), Выдавецтва ГП БГКТ 1972 год, Беласток.

## У С ПАМІН

*Мы жывем, каб вяртацца  
час ад часу туды,  
дзе мінула юнацтва,  
дзе дзяцінства сляды.*

**А. Вяршінскі**

KAMUNIKAT.org

## ДЗЯЩІНСТВА ПРЫСТАНЬ

*Жыхарам вёскі Мора  
прысвячаю*

Майго дзяцінства прыстань – Мора,  
Адкуль выводзішвой назоў?  
Відаць, было тут мора гора,  
Мора балот і хмызнякоў.

Тут асушилі ўжо балота,  
З балотам счэзлі хмызнякі,  
Знікае гора і турботы,  
Жывуць больш шчасна землякі.

Тады назоў мо не дарэчны,  
Можа інакш назваць сяло?  
Не існаваць жа таму вечна,  
Што век свой доўгі аджаило.

Ды не! Талковы і прыгожы  
І новы мае сэнс назоў.  
Шуміць навокал мора збожжа,  
Мора красуецца садоў.

Каб меў назоў сэнс і апору,  
Каб нам служыць мог, ды вякам,  
Жадаю я багацця мора  
І мора шчасця землякам!

## Я ў душы астайся С ЕЛЯНІНАМ

Не быдо мне суджанае лёсам  
Жыць без перабою ў роднай вёсцы.  
Чуць зямельку пад стапою босай,  
Цешыць во ка збожжам на палосцы.

З габляваных смаляных бярвенняў  
У бацькоўскай аставацца хаце...  
З глебы перасаджаны з карэннем  
Стай я постаць селяніна траціць.

Стай я жыць, загублены ў мільёне,  
У таўпе, у гушчы спраў шматлікіх,  
Стай я па асфальце і бетоне  
Шаргаць ў глянцеваных чараўках.

У мурах таўшчэзных і халодных  
Я замкнуўся, як у клетцы птушка.  
У цякаюць мае думкі штодня  
На палетак з палявою грушкай.

Паміж мной а бацьковым парогам  
Пасмы праляглі сталёвых рэек.  
І калі збіраюся ў дарогу  
Узрастает ў сэрцы зноў надзея.

Цешуся, што зноў убачу скора  
Родны кут, які калісь пакінуў.  
І хоць праглыну ў мяне ўжо горад  
Я ў душы астайся селянінам.

## СЛЯДЫ ДЗЯЦІНСТВА, МАЛАДОСЬЦІ

Ізноў я тут у Моры госцем,  
Ізноў адведаў родны кут.  
Слядоў дзяцінства, маладосьці,  
З трывога ю шукаю тут.

Парог перасту піўшы хаты  
Не паўстрымаўся я ад слёз.  
Няма ўжо тут матулі, таты.  
Падар каў больш ім не прывёз.

У сенцах, як калісьці, жорны  
Адмногіх не стаяць гадоў.  
Бывала, з татам на хлеб чорны  
Зёрны жытнёвяя малоў.

А дзеж каса, што браў на плечы  
Каб сена на касіць каню?  
Дзе серп, што палец ім скалечыў,  
Як жаць пайшоў у першыню?

Дзе цэп, якім калісьці з татам  
Я малаціў авёс сухі?  
Дзе бусел за страх і цыбаты?  
Няма ўжо нават і страхі...

Я тут, у Моры, толькі госцем,  
Прайшли маланкава гады...  
Майго дзяцінства, маладосці  
Пазаціраліся сляды.

**ЗЯМЛЯ НАВО КАЛ СОНЦА  
КРУЖЫЦЬ А Ў ВЁСЦЫ ЎС Ё  
ВАКОЛ ЗЯМЛІ**

*Бацькоў  
дала зямля бацькоў  
Бацькоў  
земля бацькоў забрала.*

**Р. Барадулін**

Бацькі мае, як стройныя бярозкі,  
Раслі з зямлі, з зямлі пладоў жылі.  
Прыстанішчам была ім за ўжды вёска  
А ўсё жыщё іх – праца на раллі.

На ўсё жыщё праписаныя лёсам  
Да спадчыны па працедах, дзядах,  
Стапталі ўсе палі ступнёю босай  
І пах зямлі насілі на руках.

Імкнуліся прыдбаць хоць дзесяціну,  
Гадамі бараніліся ў судах,  
А гэта з думкай аб любімым сынку,  
Ці аб дачцы, каб мела у пасаг.

Зямля была апорай і багаццем,  
Як кісларод была яна бацькам.  
І без зямлі тут не было бы працы  
Жылістым, за ўжды змучаным рукам.

Бацькі былі народжаны зямлёю,  
Зрасліся з ёю ўсім сваім жыщём.  
Зямлю расілі потам і крові ёю  
І ў зямлі спяць непрабудным сном.

## ЗАПАВЕТ

*Памяці Маці  
прысвячаю*

Жыцця апошнія хвіліны  
Як свечка гаснуць уваччу.  
Апошні раз з Варшавы сына  
Так вельмі ўбачыць я хачу.

Той далікатнае, мястовай,  
Не абсталёўвайце труны.  
Збудуйце новы дом здаровы  
Мне з дошак смаляной сасны.

Не абуvайце мне на ногі  
Ніякіх чаравік, галёш.  
Схадзіла боса ўсе дарогі  
Пайду ў апошню басаню ж.

А пахавайце ля Мікіты,  
Хачу быць разам з мужыком.  
Разам усё жыццё пражыта,  
Разам нам спаць апошнім с ном.

Бывайце, дарагія дзеткі,  
І белы свет мой – будь здароў.  
А на магілах часам кветкі  
Злажыще, помнячы бацькоў.

## НАДЗЕЯ

*Памяці Бацькі  
прысвячаю*

Эпіграф:  
Дзе ёсць жыццё –  
там ёсць надзея.  
**М.Сэрвантэс**

Гадамі змучаны і працай,  
Цяжкай збяссілены хваробай,  
Не мог татулька спадзявацца,  
Што ўжо стаіць над цёмным гробам.

Ведаў, што з дня на дзень слабее,  
Што павялічваюцца мукі,  
У лекарах была надзея –  
Свой лёс у іх складаўён руکі.

Шукаў ратунку у шпіталі  
З надзеяй у жыцця вяртанине.  
Навокал хворыя ўміralі...  
Раслі няўмольна прадчуванні.

Хвароба злая безупынна  
Смяротнае ўпівала джала.  
І ўжо з гадзіны на гадзіну  
Жыццё маланкава ўцякала.

Жыццё – найбольшое багацце.  
Смерць вартавала за плячыма.  
Прасі ў: - Хачу ўміраць у хаце.  
Жыць без надзеі немагчыма.

## ЧАКАННЕ

Пошта з'явілася ў вёсцы.  
Газеты, некалькі лістоў.  
У маці жаль да пісьманосца,  
Ёй не прынёс пісьма ізноў.

Ніколі нават праз хвіліну  
Не спрабавала развахаць,  
Што вінаваціць трэба сына –  
Палена ваўся напісаць.

Адрання маці да змяркання  
Напружвае свой слых і зрок.  
Яе жыццё – гэта чаканне  
На весткі сына вы здалёк.

## **ТАК МАЛА СЛАЎ ЛІСТОЎ ДАХАТЫ**

Так мала слава лістоў дахаты,  
Хоць іх чытаць любіў мой тата.

Татулькі роднага не стала.  
Шкадую, што пісаў так мала.

Далей няшмат пісаў та ксама.  
Чытаць не ўмела мая мама.

Цяпер хварэю я ду шою,  
Няма бацькоў, няма спакою.

## ЛЮБІЛА МАМА АПЕЛЬСІНЫ

*Памяці Маці  
прысвячаю*

Чакала мама за ўжды сына  
Да самай старасці сівой.  
Любіла мама апельсіны,  
Што часам сын прывозіў ёй.

Чакала мама доўга сына  
З далёкіх гарадскіх дарог.  
Жыцця апошнія хвіліны ...  
Смерць увахо дзіць на парог.

Не ела мама апельсінаў.  
Па кро пельцы сачыўся сок  
На вусны смаглыя, ад сына  
Апошні выпіла глыток.

## **ЯДНАННЕ З ПРЫРОДАЙ**

У старэнъ кай калысцы,  
З надмагільных карэнняў  
Вырастала калісъці  
Не адно пакаленне.

Пакаленні ўміралі,  
Хто старым, а хто юным,  
З прахаў іх вырасталі  
Зноў калыскі і труны.

## НА ГАРЫЗОНЦЕ ЛЕС У ГО ТЫКА

На гарызонце лесу готыка  
А я іду па прасту ў гушчу.  
Пад лесу царскія вароты,  
Да хараства імкнуся пушчы.

І заглядаюся ў крыніцы,  
У крышталічным ізумрудзе.  
Кадзільны арамат жывіцы  
Струменіца бяс конца ў грудзі.

Не моўкніе гоман шматгалосы,  
Спей жыхаро ў лясных парогаў,  
Што падымаяюць пад нябёсы  
На крылах радасць і трывогу.

Пазнаць бы дрэва ў пушчы ценю,  
Што дасць мне дошкі пасля скону.  
Прад ім упаў бы на калені  
І цалаваў бы як ікону.

Мо лепш на вечны адпачынак  
З карэннем дрэва ў мне зрадніца.  
Магутнай прарасці ялінай  
І ап'яніць людзей жывіцай.

## ЛЁН

### I

Пад новы плён араў загон  
Мой праца віты тата.  
У глебу ён пасеяў лён  
Бліскучыя зярняты.

І рос лянок, рос даўгу нок,  
Матуля даглядала.  
Як васілёк, цвіў, песціў зро к,  
Даспель ваўся памалу.

Рвалі лянок, а вецияро к  
Дбала прасушваў жмені.  
Клалі ў вазок, звязлі на ток,  
Прачом стаўклі насенне.

Пазней лянок плыў у ставок,  
Мачыща у вадзіцы.  
Мачыўся, мок, і на лужок  
Зноў выплываў сушыцца.

Чарэн прыпёк, стагнаў лянок  
У церніцы зубастай.  
Наступны крок – на кадлубок –  
Трапачкай білі часта.

## II

Прадзе, прадзе з ку дзелі ніць  
Раўнютку ю матуля.  
Крутая ніць з ру кі бяжыць  
На кала ўротка шпулю.

Снуе, снуе матуля ніць  
На сно ўніцы крылатай.  
А сно ўніца с крышіць, рыпіць,  
І кружыць з ёю хата.

Туды – назад, туды – наазад  
Рука ім чыць ча ўночак.  
Матуля кужаль тчэ, варштат  
Туркоча ўдзенъ і ўночы.

На луг са мной ішла вясной  
Бяліць палотны мама.  
Я па дарожцы ільняної  
Бег босымі нагамі.

Каторы год у жо мінуў...  
Потым мая матуля  
З калісцыі выгканага льну  
Даношвала кашулі.

## **ХЛЕБ**

Калісъці маці ў цяжкіх жор нах,  
Здабытку даўняй старыны,  
Жыт нёвяя мало ла зёрны  
На хлеб духмяны, ар жаны.

Муку матуля расчыняла  
На квасе хлебным у дзяжы,  
Мясіла, ручніком вязала,  
„Ты хлеб з дзяжы не пабяжы”.

I выпясціўшы бохан кожны,  
Паклаўшы на лапчасты хрэн,  
Іх на лапаце асцярожна  
Вазіла ў печку на чарэн.

Потым са сваркай, ці капустай,  
Ці з соллю, як была бяды,  
Давала ў рукі хлеба лусту.  
Цудоўная была яда!

Не выпякае бохнаў мама,  
Не дазваляе век стары,  
Давозяць у вяскову краму  
Хлеб, што спякаюць пекары.

Ды, відавочна, так і трэба  
Каб хлеб у нас быў гарадскі.  
А ўсё ткі аржанога хлеба  
Хацеў бы з матчынай руки.

## ВЯЗ

Надхатай і вясковам брукам,  
Дзвесце гадоў, а можа болей,  
Раскінуўшы галіны-рукі  
Рос вяз – фарсун на наваколле.

Ён браўся забаркі з вятрамі,  
Завеі стрымліваў і слоты,  
Лавіў маланкі з перунамі,  
Цень дарыў людзям у спякоту.

Надвязам адгрымелі во йны,  
Ён мужным выстаяў салдатам.  
Настаў зноў мірны час спакойны,  
Змены прынёс людзям у хаты.

Прыехала шмат хлопцаў юных,  
З дратамі тут стаўпы ўка палі,  
А на драгах тых, як на струнах,  
Вяз песні дзіўныя цымбаліў.

За гэта не зазнаў спакою,  
Ізноў тут завіталі людзі  
І электрычнаю плюю  
Жывея плавалі грудзі.

Памёр асілак, прашчур лесу,  
На вёскі брук ствол-цела ўпала.  
Не разумеў, відаць, прагрэсу,  
Відаць, быў ад жыцця адсталы.

## **ХАТА І ДОМ**

Пражыла гадо ў багата  
З смаляных бярвення ў хата,  
З саламянаю страхой.  
Адбылося шмат здарэння ў,  
Не адно ўжо пакаленне  
Тут закончыла век свой.

Не кранулі хаты войны,  
Адыйшо ў час неспакоўны,  
Мір ступі ў зно ў на парог.  
У старыннай вёскі сцены  
Завіталі перамены  
З новых гарадскіх дарог.

Ля хаціны нечакана  
Рос паверхавы, цагляны,  
Гарадскі прыгожы дом.  
Хата скромная, вядома,  
Ля паверхавага дома  
Учарашнім жыла днём.

А прахожым, як іронія,  
Здаўся на гіганта фоне  
Той мізэрны хаты ўзор.  
І чулів'я сяляне  
Хаты хуткае ўміранне  
Дому ставяць у дакор.

## **НА НОВЫМ СВЕЦЕ КОНЬ С ТАРЫ**

Заблыта ўся сярод машын  
Старэнькі конь на Свєце Новым.  
На гулкай вуліцы – адзін,  
Аб асфальт цо қаюць падковы.

Навокал сотні конскіх сіл  
А у яго адна, слабая.  
У вочы шчыпле дым і пыл,  
Што коні-волаты ўзнімаюць.

І здзекваюцца ліхтары,  
І клаксан стаўся хуліганам.  
На Новым Свєце конь стары  
Мо ўжо апошнім ветэрранам.

## **БУСЛЫ**

*Дзе буслы водзяцца,  
гром не ўдарыць.  
(народная паговорка)*

Жыщё мяняеца няспынна,  
Не верыць прыказцы народ.  
У клуні, у гняздзе бусліным,  
Паставілі громаадвод.

І правялі балот асушку,  
Як быццам бы буслам на здзек.  
З бусламі жабы-весялушкі  
Свой аджалі кароткі ве к.

Стаяць буслы ў нямой журбоце,  
Цяжка даводзіцца ў жышці.  
Хоць вешайся на громадроце  
Або у вырай зноў ляці.

## **РУЖЫ**

Зацві ў стол духмяным бу кетам,  
Крыаваяць ружы у вазоне.  
Яны развіталіся з летам,  
Чакае іх толькі агонія.

Людскі зрок на цешыўся мала  
Жыщём нетрывалям і кволым.  
Пялесткі згарнуліся вяла,  
Як слёзы павіслі дадолу.

## ТРЫЯЛЕТЫ

Удваіх вы ішлі па дарозе,  
Нечакана цябе ён пакінуў,  
У жыцця непрыхільной хвілі не.  
Удваіх вы ішлі па дарозе,  
Ён пакінуў цябе у знямо зе  
І пакрочыў уласнай сцяжынай.  
Удваіх вы ішлі па дарозе,  
Нечакана цябе ён пакінуў.

\*

Ты мне руку падай, дарагая,  
Праз жыццё нам лягчэй іспі разам.  
Мне не трэба ніякіх адказаў,  
Ты мне руку падай, дарагая,  
Нас дарога чакае цяжкая,  
Удваіх - палягчэ а сразу.  
Ты мне руку падай, дарагая,  
Праз жыццё нам лягчэй іспі разам.

\*

Я разок толькі глянуў у вочы,  
Акунуўшыся ў іх, як у моры.  
І цяпер мне і рада сьці і гора.  
Я разок толькі глянуў у вочы,  
І спакою няма ўдзень і ўночы,  
І душою і сэрцам я хворы...  
Я разок толькі глянуў у вочы,  
Акунуўшыся ў іх, як у моры.

\*

З незвычайнай душою жанчына  
Мне пасяяла ў сэрцы трывогу.

І мне болей не трэба нічога.  
З незвычайнай душою жанчына.  
Не шукаю ніякай прычыны,  
Хоць прычын усялякіх ёсьце многа.  
З незвычайнай душою жанчына  
Мне пасяла ў сэрцы трывогу.

\*

Мне да шчасця нямногае трэба,  
Толькі ў сэрцы не мець адзіноты,  
Адчуваць крышку ласкі, пяшчоты,  
Мне да шчасця нямногае трэба.  
Мець штодзённа с карынач ку хлеба  
І душы рамантычныя ўзлёты.  
Мне да шчасця нямногае трэба,  
Толькі ў сэрцы не мець адзіноты.

## У КНІГАРНІ

Заглянуў сюды я па дарозе  
Праглядзець навінкі на паліцы.  
І запаланіў мяне тут позірк  
Стройнай, чарна вокай прадаўшчыцы.

З той пары у пошуках навінак  
У кнігарню пратагтаў я сцежку.  
Заўжды вабіць тут мяне дзяўчына  
Позіркам і славна ўсмешкай.

Кніжны магазін у маёй хате  
Пэўна будзе ў часе недалёкім.  
Узрастае кніжнае багацце...  
Я ізноў іду да чарнаво кай.

## **ЗОРКІ**

Заісқр ыліся зоркі ў галінах.  
Іх, здаеща, рукою б сабраў  
Па чарзе і чароўнай дзяўчыне  
Шнур караля ў я б з іх на нізаў.

Ды ня ўлю ўныя зоркі, як шчасце,  
Надта зманлівы іх дзіўны свет.  
Як усмешка прывабная Насці,  
Як затоены ў сэрцы сакрэт.

## **ПЕРШЫ СНЕГ**

Быў гэта першы пух кі с нег  
І перша е з табо й спатканне.  
Здавалася, спыніў час бег,  
Змярканне сталася с вітаннем.

Казаўся ліста пад вясной,  
Снег белы – цёплаю пярынай.  
Я поўны шчасця быў з табой,  
Мая кахраная дзяўчына.

Я вуснамі, як чарадзей,  
Лавіў сняжынкі з твайго твару.  
Глядзе ў углыб тваіх вачэй,  
І абымаў твой стан, і марыў...

Мінулі многія гады  
І не адзін снег выпаў ранні.  
Ды будуць першымі заўжды  
Той снег і нашае спатканне.

## ЦЯГНІКІ

Цягнікоў імклівых вельмі многа,  
Што бягуць у розныя бакі.  
Не вязуць нікога дарагога  
Абыя кавыя цягнікі.

Ды бываюць цягнікі другія,  
Іх прыезд ёсць радасны такі.  
Нам вязуць істоты дарагія  
Блізкія на дзвычай цягнікі.

Госць сардэчны зноўку на змярканні  
Нам з купэ паслаў узмах рукі.  
Астаўляюць горыч развітання  
Разлучаочыя цягнікі.

## **РУСКІ ЧАЙ**

Ніхто калісъці ў вёсцы Мора  
Не ведаў чаю – не сакрэт.  
Быў нехта ад прастуды хворы –  
Піць ліпавы давалі цвет.

Помню, у Орлі, у стало вай,  
Са школы выйшаўшы бадай,  
Першы раз у жыщі вяско вым  
Піў смакавігы рускі чай.

І калі перасохне ў горле  
У спёку лета, цёплы май,  
Прапомніцца той піты ў Орлі  
Слаўны, духмяны рускі чай.

## **ЗА ЎЖДЫ ГАТОЎ**

Да ўсіх сцяжын дамоў,  
Чуллівасці бацькоў,  
Да беларускіх слоў,  
Урадлівасці палёў,  
Духмянасці лугоў,  
Напеўнасці лясоў –  
Пакуль пульсуе кроў  
Я вернасць і любоў  
Заўжды бярэч гатоў.

## **РОДНЫ КУТ**

У нябыт пайшлі нягоды,  
Шмат людскіх пакут.  
Прыгажэе з кожным годам  
Мілы, родны кут.

На палетках плён багаты,  
Мора каласоў.  
У лагчынах дрэмлюць хаты  
Ў засені садоў.

З хат да працы рана, рана  
Выйша ў мой народ.  
Збожжа спелае с абрана –  
Слаўны умалот!

І заўсёды будзе б лізкім,  
Што с пазнаў я тут.  
Ты – жыццё маё, калыска,  
Мілы, родны кут!.

## ЖНІВО

Помню, выходзілі з вёскаю  
У поле сяр памі жаць жытга.  
Не спорна қраташца палоскаю  
Сагнутым людзям, потам злітым.

Змяркалася, пожняю зжатаю  
Насілі снапы свае ў кучы.  
Калечыла пожня шурпатая  
Нам босья ногі балоча.

Кароткаю ноччу, да ранішы,  
Нам нылі і рукі і плечы.  
Мы падалі з ног, быщцам п'яніцы,  
Жніво было катаржным нечым.

А сёння палеткі ўраджайныя  
Мы нават касою не косім.  
Жняркамі жнем і камбайнамі,  
Малоцім машынамі ўвосень.

Жыццё незвычайна мняеца,  
Ідуць нам настустрach машыны.  
Палепшыць жыццё намагаецца  
Працо ўнім штодзён на Айчына.

## ЮБІЛЕЙНАЕ (ДА 15-ГО ДЗЯ БГКТ)

*A хто там ідзе  
ў агромністай тاکой грамадзе?  
- Беларусы.  
Я. Купала*

Мы – згуртаваныя,  
Мы – аб’яднаныя  
Матчынай моваю  
І роднай песняй.  
З душой крываю  
Вышлі аратыя  
На нівы с вежыя  
Сустрэць прадвесне.

І жменяй поўнаю  
На скібы роўныя  
З натхненнем сеялі  
Шчасця зярніты.  
Нівы ўраджайныя  
І рукі дбайнія  
Штого д прыносілі  
Нам плён багаты.

Мы – не лапіцюжныя,  
Сям’ёю дружнаю  
Ідзем у светлае  
Заўтра краіны.  
Палікам – роўныя,  
Славянам – кроўныя.  
Супольны дом наш –  
Наша Айчына.

## КВІТНЕЙ НАША НІВА

*Супрацоўнікам і чытачам „Нівы”  
прысвячаю.*

У раллю, якую ўзварушыў араты  
І сваім горкім потам арасіў,  
Рукой сейбіта кідаем зярняты,  
Чакаем, каб палетак наш расцвіў.

Нас смуціць, што зярнята к яшчэ многа  
Замест ў зямлю зараную, ўпадзе  
На цаліну, мяжу, ці край дарогі  
І ў пустазеллі дзікім прападзе.

Хай нас ад працы гэта не адстрашыць.  
Нямала трэба нам яшчэ гадоў  
Каб першыя ўсходы нівы нашай  
Шумелі гукам по ўных каласоў.

Сейбіт, ты зможаш многага дабіцца!  
Зярняты поўнай жменяй рассяй,  
А ніва нам, павер, закаласіцца  
І прынясе багаты ураджай.

## ПЕРШЫ ПАЧЫН

*Наставнікам і вучням  
Гайнаўскага беларускага ліцэя  
прысвячаю*

Яшчэ дымліся пажарышчы вайны,  
Яшчэ даносіўся здалёк ару жжа грукат,  
А з нашых вёсак дочки і сыны  
Прыйшлі сюды, па веды, па на вуку.

Лавілі прагна кожнае слайдо  
Разам з жывічным пахам Белавежы.  
Адгэтуль павяло іх у жыццё  
Шмат нес пазнаных, таямнічых сцежак.

Пераступіць па кінуты парог  
Без хвалявання не магу ніколі.  
Тут і маіх пачатак быў дарог,  
Што праляглі ў жыццё вае раздолле.

Часцінку сэрца я пакіну ў тут,  
Дзе навучалі, што кохны павінен  
Не забываць ніколі родны кут,  
Любіць народ свой і сваю айчыну.

Аб днях за школьнай партай у спамін  
У памяці за ўсёды будзе свежым.  
Так дарагі мне гайнаўскі пачын  
І пах жывічны стройнай Белавежы.

## НАШ СВЕТЛЫ ГМАХ

*Наставнікам і вучням  
Бельскага беларускага ліцэя  
прысвячаю*

З усіх найдара жэйшя ты школ,  
Табе падзякі ёсць у сэрцы многа.  
Дзяцей ты сотні з нашых родных сёл  
Выводзіш на шырокую дарогу.

Ці хто калісьці ў вёсцы марышь мог,  
Што дажыве такой хвіліны шчаснай,  
Што пераступіць сёня ён парог  
Такой прыгожай школы, нашай, уласнай.

Красуйся роднай школы светлы гмах,  
Гмах нашых мэр, усіх нашых імкненняў!  
Няхай адгэтуль на жыццё вы шлях  
Выходзяць маладыя пакаленні.

Хай моладзь за прыгожы гэты дар  
Удзячнасцю адпачаве за ўсёды.  
Няхай усе сілы, веды, сэрца жар,  
Аддасць краіне і свайму народу!

## УСЕ МЫ ВЫЙШЛІ З НАВАКОЛЬНЫХ СЁЛАЎ

*Удзельнікам I З'езда  
выпускнікоў і выхаванцаў  
Беларускага беларускага галіёва  
ў ХХХ гадавіну і сінавання школы  
прысвячаю*

Усе мы выйшлі з навакольных сёлаў  
І незлічонай колькасцю сяжын  
Прыйшлі сюды, да нашай роднай школы,  
Здзяйсняць высокародны свой пачын.

Прыйшлі зачэрпнуць з ведаў мы крыніцы,  
Прыйшлі каб знік адвечнай цемры след.  
Пазнаць прыйшлі мы свету таямніцы,  
Вучыща дасканаліць гэты свет.

І калі сёння ціснем мы далоні  
Сябрам па парце, маладым тады,  
Бачым, што многім пасівелі скроні,  
Што крышку нас кранулі ўжо гады.

Усім сустрэцца нам было цікава,  
Вярнуцца ў думках да мінульых спраў.  
Шкада, няма між нам і Яраслава,  
Які сябе нам поўнасцю аддаў.

Які быў нашым бацькам, педагогам,  
Які заўжды нам дапамогу нёс,  
Які нам ў здзіні пракладаў дарогу  
І хваляваў якога ўсіх нас лёс.

І калі зноў, сябры, мы будзем дома,  
Агорне нас жыццёвых спраў паток,  
Не забывайма, дарагія, хто мы,  
Што ўсіх яднае родны наш куток.

## ВАРШАВА

*Жыхарам сталіцы  
ў XXX гадавіну вызвалення  
ад гітлераўскіх захопнікаў  
прысвячаю*

Тваёй красыранейшай я не бачыў,  
Не меў цябе ў дзіцячых успамі нах.  
А ў сорак шостым быў я поўны плачу,  
Калі ўвахо дзіў на твае руіны.

Тады была ты пялялішча морам,  
На кожнвм кроку чуўся подых смерці.  
Цябе, Варшава, азвярэлы вораг  
Хацеў ганебна з зямлі твару сцерці.

Хацеў цябе ён кінуць на калені,  
З якіх ніколі не змагла б падняцца.  
А ты, Варшава, як славуты фенікс,  
Паўстала, каб квітнець і красавацца.

З зямлі прасякшай і крывёй і потам  
Расцеш няспынна ўшыр і ўвысь, да сонца.  
Сваіх палацаў ззяеш пазалотай  
І захапляеш харством бясконцым.

Дык уздымайся да вяршыняў новых!  
Авейваўся легендам і славай!  
Я ганаруся, што жыцця палову  
Пражыў тут, у мурах тваіх, Варшава!

## МАЙ

Май со нечны, прыгожы май вясен ні,  
Ты сонца яркае падняў высо ка,  
Каб не ўміручыя яго праменні  
Зімы ако вы спальвалі наво кал.

Май жыцця дай ны, за ўжды за каханы,  
З вясной ў абдымках як з дзяўчынай крохыш.  
Нясеш шырокая кветак пах дух мяны  
І зямлі сон наій адкрываеш вочы.

Бунтарскі май, не церпіш ты засто ю.  
З гвалтам і цемрай у канфлікце строгім.  
З усім аджаўшым ты ідзе щ да бою  
І новаму пра кладваеш дарогі.

Май пераможны, ты у сора к пятым  
Пераступі ў парог вайны крыававай.  
І ўсюды міру сеешты зярніты,  
Стайш на варце нашай добрай славы.

Ты мірны май, за мір завеш змагацца,  
Каб мір мог стацца спра ва ю с вятою,  
Каб войны не маглі больш паўтарацца,  
Каб не сцякала больш зямля крывёю.

Шчаслівы май, жывеш ты у народзе,  
Пара святочная – так дарагая.  
З шгандарамі чырвонымі ў паходзе  
Цябе вітаем песняй Пер шамая.

## СВЯТА АДРАДЖЭННЯ

Дзень ліпеня два щаць другі.  
Год грозны сорак чацвёрты.  
Змагаецца край дарагі,  
А дходзяць фашыс цкія орды.

Дзень ліпеня два щаць другі.  
Мірны год сорак пяты.  
Свабоднага краю сцягі  
Высока пад небам узняты.

Дзень ліпеня два щаць другі.  
Мінае за годам год новы.  
Шлях пройдзены намі даўгі,  
Будуем наш край паспяхова.

Дзень ліпеня два щаць другі.  
Мы слайнаму трыццацигоддзю  
Спяваем радасны гімн,  
Ідучы ў магутным паходзе.

## Н А В А Г О Д Н І Т О С Т

Каб светлай будучыні гмах  
Уверх ўздымаўся шпарка,  
Каб смутку не было ў вачах –  
Я падымаю чарку.

Паміж народа мі вайны  
Каб не было і сваркі,  
За вечны мір, за пах вясны –  
Я падымаю чарку.

Каб з нашых фабрык з кожным днём  
Ішло ўсё добрай маркі.  
Каб ганарыща нам дабром –  
Я падымаю чарку.

Каб нам багаты ураджай  
Давалі гаспадаркі.  
Каб красаваўся ўвесь наш край –  
Я падымаю чарку.

Каб на зямлі мець дабрабыт,  
Потым да зоркі яркай  
Ляцець ракетай у блакіт –  
Я падымаю чарку.

## XIPACIMA

*Памяці ахвяр атамнай бомбы  
прысвячаю*

Шматпа кутніцкая Хірасіма,  
Горад жахаў, горад горкіх слёз.  
Хоць не аглядаў цябе вачыма  
Не дае спакою мне твой лёс.

Свае раны лечыш ты дагэтуль,  
Хоць даўно пагас вайны пажар.  
Асцярогай бышь павінен свету  
Незлічоны лік тваіх ахвяр.

Масава яшчэ ўміраюць людзі  
Адхваробы атамнай штогод.  
Хірасіма, гэтага не будзе  
Каб ад войнаў зноў цярпеў народ!

На плацце людзі добрай волі,  
Міру непарушнага залог,  
Сочаць пільна, каб нідве, ніколі,  
Лёс твой паўтарыща больш не мог!

## **БЕЛАРУСЬ**

Ізноў знаёмыя мясціны  
Лясы, пасёлкі, гарады.  
О, Беларусь, ты край гасцінны,  
Край жыватворчы, малады.

Край з маляўнічаю прыродай,  
Сваіх багаццяў уладар,  
Край працавітага народа,  
Край здзеісняных надзеяў і мар.

Мінск заўжды вабіць стройным станам  
І ачароўвае красой.  
Зайздрошчу шчыра я мінчанам  
Сталіцы з юнаю красой.

Хоць я цябе ізноў па кіну ў,  
Хоць я сказаў табе: бывай!  
Жывеш ты ў сэрцы, ва ўспамінах,  
О, Беларусь, гасцінны край!

## ЯНКУ КУПАЛУ

Твой голас зазывеў, як гучны звон,  
Глухіх і сочных змусіўён падняцца.  
І зварухнуўся не адзін Лягон  
З магутнымі клячамі: людзьмі хочам звацца!

Ты ў вершах многа дум і мар сабраў,  
Пякучых слёз грамадскасыці гало днай.  
Ты ў сэрцах беларусаў абуджаў  
Любо ў да мовы – гордасыці народнай.

Ты верыў, што загіне цьма, абман,  
І светлай раніцы надыдзе час чароўны,  
Калі ў сям’і нязлічанай славян  
Народ наш будзе жыць, як роўны з роўным.

Збыліся мары, сёння твой народ  
Жыве шчаслівы ў сям’і вольнай, новай.  
Яна расце, мацнее з году ў год  
Узгадаваная таксама ѹтваймі слоўам.

І з намі ты жывеш, ты не памрэш,  
Хоць смерць цябе каварная забрала.  
У тамах вершаў вечна ты жывеш  
І ў нашых сэрцах, дарагі Купала!

## ПЕРШЫ ЎРОК

Вераснёвая цё пляя раніца –  
Дзынкнуў першы працяг лы званок.  
З хваліваннем вялікім настаўніца  
Пачынае свой першы урок.

Перад ёю адказнасць грамадная –  
Душ дзіцячых яна інжынер.  
Паплылі з вуснаў слоўы суладныя,  
Апраўдоўвае важны давер.

Сваёй працай, умелымі ўрокамі,  
Падапечных маленёкіх дзяцей  
Павядзе на дарогу шырокую,  
Каб было у жыцці ім лягчэй.

Верыць, з працяю цяжкаю справіцца,  
Кожны будзе больш із ўны тут крок.  
Таму сёння шчаслівай настаўніца  
Пачынае свой першы урок.

KAMUNIKAT.org

**УСМЕШКА**

KAMUNIKAT.org

## **НЕ ЗАБЫВАЙ**

Калі за шко́льнай партай, сыну,  
Сядзеш, каб веды здабываць,  
Вучыся, што ў жыцці павінен  
Шчыра любіць, не забываць.

Не забывай ты бацькі, маткі,  
У сэрцы май за ўжды іх лёс,  
Не забывай пад вязам хаткі,  
Дзе нарадзіўся і дзе рос.

Не забывай с вае мясціны,  
Дзе твой бацькоўскі родны кут,  
Дзе адвякоў жыве гасціны  
Твой беларускі кроўны люд.

Не забывай ты роднай мовы,  
Напеву песні дарагой,  
Жывой абрааднасці вясковоі  
І шуму пушчы векавой.

Аб родным, дарагім, мой сыну,  
Ў жыцці за ўсёды памятай.  
Народу, мовы і айчыны  
Не забывай, не забывай!

## **СЯБРО ЎС ТВА**

Сеў за партаяу Стась Шпак,  
Разам з ім Валодзя Вус.  
Станіслаў – гэта паляк,  
А Валодзя – беларус.

Быццам родныя браты  
Парадніліся з сабой.  
Іх дэвіз: пакрыўджанты –  
За цябе стаю сцяной.

За айчыну ў час вайны  
Іх змагаліся бацькі.  
Вось тым больш цяпер яны  
Назаўсёды дружбакі.

## **НЕДУМАЙ НІКОЛІ, ШТО ЎМЕЕШ ДАВОЛІ**

Сустрэць можна вучня такога,  
Што амаль не ўмее нічога,  
А кажа: я ўсё разумею,  
Не буду вучыцца, бо ўмею  
У кнігу заглянуць не хоча,  
Таму што баляць быццам вочы,  
Ды хваліцца толькі на вокал,  
Што знае выдатна урокі.  
Каб ведаць усё на выдатна  
Патрэбна вучыць акуратна.  
За кнігу з ахвотаю брацца,  
У веды ўсё больш паг лыбліцца.  
Каб гэтата вучням дабіцца  
Патрэбна вучыцца, вучыцца.  
Не думай, мой дружка, ніколі,  
Што ты навучыўся даволі,  
Ды толькі за кнігі бярыся  
Вучыся, вучыся, вучыся.

1940 г.

## ПАДКАЗКА

А хто я? – калі ласка –  
Знаёмлюся з ахвотай:  
Завуць мяне падказкай,  
Сябро ўкаю лянаты.

Хто стаўся абібо кам,  
Хто незвычайны лодыр,  
Я гэтаму на ўроках  
Падказваю заўсёды.

А хто салідна ў школе  
Трактуе абавязкі  
Не зверненца ніколі  
На ўроках да падказкі.

## ДРУГАГО ДНІК

Бацька адзываецца з да корам:

- Адкажы ты м не сур'ёзна, Вася,  
Хіба ж гэта ёс ць вялікі сорам  
Два гады сядзіш у адным класе?

- Ды чаго саромецца, мой тата,  
З майго боку гэта вельмі скромна.  
Наш настаўнік пэўна год дзесяты  
Тут сядзіць спакойна, бессаромна.

## ЛЯНОТА

Бадзяюся па свеце,  
Цураюся работы.  
Дарослыя і дзеці  
Завуць мяне лянатай.

Шапчу я ўсім на вуха:  
- Кінь працу, кінь на вуку.  
Не хочаце паслухаць –  
Перажываю му кі.

Нядобры лёс лянаты,  
Сумую я заўсёды:  
Жыць хочуць без работы  
Толькі гультай і лодар.

## **НЯЎДА ЧА З ЗАДАЧАЙ**

Над задачай мучыўся Валодзя,  
Аніак яе рашыць не мог.  
Трэба ад сяброў сцягнуць – і годзе.  
Так паду маў, з гэтай думкай лёг.

Доўга марыў лежачы ў пасцелі:  
Дачакацца б мог хвіліны той,  
Каб на Месяц людзі палящелі  
І ўзялі яго туды з сабой.

Некалі настаўнік растлумачыў:  
Шмат разо ў лягчэйшае ўсё там.  
І таму на Месяцы задачу  
Вырашыць без цяжкасцей ён сам.

## **ЧАРНІЛА НЕ ХАПІЛА**

Не паспей на ўроку Ваня  
Дакончыць хатняга задання.  
Настаўнік кажа: - Ваня мілы,  
Відаць, за мала меўты сілы  
Ваню падказвае Людміла:  
- Скажы, чарніла не хапіла.

## **ЖЫВЫ ГАДЗІН НІК**

Кукарэку, кукарэку,  
Певень заспява ў пад плотам.  
Разамкні, сынок, па ве кі,  
Падымайся да работы.

Ві ця развіта ўся з ложкам,  
Апрануўся і паснедаў.  
Павучыўся яшчэ трошкі  
Ды пайшо ў тады па веды.

І ніколі не павінен  
На урок хлапец спазніцца.  
На руцэ ў яго гадзіннік,  
А жывы той – будзіць Ві цю.

## **ПАРКАННЫ МАСТАК**

Кажуць, здольны Коля  
Да мастацкіх спраў.  
Крэйдай парты ў школе  
Ён памалываў.

Ідуchy на ўрокі  
Раніцай штодзень  
Малює навокал  
Парканы, пляцень.

Ды з гэтага толку  
Няма аніяк.  
Таму што Міколка  
Парканны мастак.

## СЁННЯ НІНЫ ІМЯНІНЫ

Сёння Ніны імяніны,  
Сёння ўвесь святкуе клас.  
Усе дзеткі нясуць кветкі  
Нюрка, Юрка, Апанас.

Святкавалі, віншавалі,  
Жыць жадалі сто гадоў.  
Госціць Нінка ўсе дзяўчынкі,  
Госціць Нінка хлапчукоў.

Ўсіх злічыла, абдзяліла  
Смакавітым піражком.  
Нюрцы, Верцы па цукерцы  
Яшчэ сунула тайком.

А дахаты ўсе рабяты  
Ішлі дружнаю сям'ёй.  
Сёння Ніны імяніны,  
Радасны ва ўсіх настрой.

## **БЯРОЗАВІК**

Помню гэтую хвіліну:  
Абламаў калісь галіну  
І з галіны у збанок  
Крышталічны со к пачёк.  
Я чакаў цярпліва, потым  
З незвычайнаю ахвотай  
Піў салодкі, як мядо к,  
Смаўкіты надга сок.  
Пад бярозаю праходзіў  
Згорблены стары Мядодзій.  
На мяне падняўшы зрок  
Адазваўся так дзядо к:  
- Ведай, дарагі сынок,  
Не бярозавы п'еш со к.  
У збанок сабраў ты слёзы  
Акалечанай бярозы.

## **ЗЯЗЮЛЯ**

А дранку : ку - ку , ку - ку ,  
На хвоях , елках , буках  
Зязюля кукавала  
І пільна пазірала :  
Каму б с ваё яечка  
Падкі нуць у гняздзеч ка .

Падкі нула . Праз лета  
Ёй птушкі кормяць дзетак ,  
А ў мачахі - зязюлі  
На думцы толькі гулі ,  
Разносіць без прынукі  
Па свеце ку - ку , ку - ку .

## **МАКАРКА І ХМАРКА**

Плыве па сінім небе шпарка  
Купчастая, сівая хмарка.  
Унучка кака: мілы дзеду,  
Ты падсадзі мяне, паеду.

Я, дзедка, з хмар кі гляну вокам  
На на вакольны свет шырокі,  
І расскажу табе багата  
Вярну ўшыся ізноў дахаты.

## **ВЯС ЁЛКА**

Лівень змоўк, плыве вясёлка  
На плачлівых хмар хрыбты.  
Захапляецца Міколка:  
Колькі фарбаў, пекнаты.

Там у высі, на небёсах,  
Хмарам хтось надзеў дугу,  
Ўдалі грукаюць калёсы:  
Гу гу гу, гу-гу-гу-гу.

## **БУСЕЛ**

У чырвоных доўгіх ботах  
Крочыць бусел праз балоты.

Ён магутнай сваёй дзюбай  
Ловіць жаб кі дзесям, любай.

Працы шмат у бусла таты,  
Есці хочуць буслянты.

Трэба з'есці жабак многа,  
Пакуль акрыяюць ногі,

Пакуль хопіць сваёй сілы  
Распрастаць у небе крылы.

## **КАТОКІ КЛУБОК**

Бабулька старэнъкая ўлетку,  
Ля хаты прысёўши сваёй,  
Прутка мі рабіла шкарпэткі  
Каб унучак ек мерзнуў зімой.

Заплюшчыў бабу льцы сон вочы,  
З каленёй скажіўся клубок.  
Якраз у той час сцежкай крочыў  
Дамоў непаседа-каток.

З клубком стаў савольнік пагульваць,  
(Ды гэта ж уцеха катам!),  
І разам з клубком ён бабулі  
Шкарпэтку датла разматаў.

Бабулька паклікала дзеда,  
- Глянь, здарыўся цуд вось які:  
Шкарпэтка пра пала без следу,  
Адны засталіся пруткі.

## **ЗАЎЯТЫ ЦЫБАТЫ**

З хаты выбегла Гануся,  
Бачыць – сеў на клуню бусел.  
Кажа: - Хіба зноў цыбаты  
Хоча мне падкінуць брата..

## ГАСПАДАРЫЛА СОНЦА НА ГРАДКАХ

Колькі дзіваў на градках ля хаты  
Нінка ўбачыла летняй парой!  
Ловіць сонца сланечнік цыбаты,  
Залатою трасе барадой.

Як вужака, па тычцы да сонца  
Струкавы узбіраецца боб.  
І гарбуз прыпякае бясконца  
Аграмадны, бліскучы свой лоб.

Ад спякоты, як крот на загоне,  
Закапаўся ў зямлю бурачок.  
Падзялённым схаваў парасонам  
Прыгажосць чырвянеючых шноў

На адной ножцы дрэмле капуста,  
Вяла ўніз апусціўшы лісты.  
Агурок выграваецца тлусты,  
У кароне стаіць мак густы.

Блузак шмат апранула цыбулька,  
Хоць і со сонца праменічык прыпёк.  
Грээ плечы ў цяпле, як бабулька,  
Побач дзедка сівен'кі – часнок.

Шмат на градках і дзіваў і чараў  
Заўважыла Нінка кругом.  
Дбала со снайка тут гаспадарыць,  
Напаўняе прыроду жыццём.

## **ВІТАМІНЫ НА ГАЛІНАХ**

Многа цікаўнасцей розных у школе  
Даведаўся ад настаўніка ў Коля.

Тое, што яблыкі, груши, маліны,  
Маюць карысных шмат вітамінаў.

Вось апіраючыся на кіёчку,  
Старая бабулька знайшлася ў садочку.

Коля паказвае: - Глянь, на галінах  
Многа цудоўнай расце вітаміны.

Надга здзіўляеца бабка Хвядора:  
- Як гэта мудра ўнучак гаворыць.

## **АПОШНІ ЛІСТ**

Над уро камі ў хаце Лявон.  
За акном ветру зімняга свіст.  
Праз адкрыту фортачку клён  
Свой апошні прыслал ў Лёню ліст.

Напісаў клёну Лёня адказ:  
- Не смуткуй, дарағі клёне мой,  
Пачакай, прамі не зімні час,  
Зноў адзенешся но вай ліствой.

## **ПЕРШЫ СНЕГ**

На прагулку выйшаў з тата м  
Двухгадовы Косцік.  
- Глядзі, тата, колькі ваты  
Параскі два ў хтосьці.

Белы камячо к расплыўса  
У руках на дзіва.  
- Тата, глянь, наш двор пацірыўся  
Ватай непраўдзівай.

## **НАЧНЫ АРКЕСТР**

У прыпечка шчыліне  
Зайграў скрыпач-цывір кун.  
І паплылі ў хаціне  
Мелодыі са струн.

На шыбе мух сямейка  
Ачнулася з дрымот,  
І ўгорыць на жалейках  
Рапсодыю журбот.

Акорды мо ўкнуць, ціша...  
Не спіцца павуку.  
Дзяцей сваіх калыша  
У сетцы-гамаку.

## ДЗЯЎЧЫНКА І С НЯЖЫНКА

Кружэўныя сняжынкі  
За шыбінамі кружаць,  
А ля акна дзяўчынка  
За імі надта тужыць.

Ды выр ваўшыся з хаты  
На белы свет зімовы,  
Падняўшы ручаняты  
У іх сняжынкі ловіць.

Вось на малой далоні  
Сняжынку мае Тоня.  
Заплакала сняжынка,  
Заплакала дзяўчынка.

## КАЛЫХАНКА

Спі, мой дарагі сыночку,  
Спі, усе даўно заснулі.  
Спі, пара заплюшчыць вочкі,  
Люлі, люлі.

Спрацаўнія спяць людзі,  
Пчолкі спаць пайшлі ў вулей.  
Перастаń і ты марудзіць,  
Люлі, люлі.

Месяц дрэмле на галінах,  
Дрэмле і твая матуля.  
Дык засні хутчэй, мой сынку,  
Люлі, люлі.

## **КАЗАЧКІ РАСКАЗВАЎ ТАТА**

Казачкі расказваў тата  
Колі перад сном,  
Аб царэвічах багатых,  
Дзе бытуе гном.

Раптам з ложка кліча строга  
Маму Мікалай:  
- Тата ўжо заснуў нябога,  
Казкі прадаўжай!

## **СУСЛІК**

Кажуць, калісьці суслік  
Узяў у рукі гуслі,  
Іграў на іх бясконца  
Мален'кім дзесяткам, жонцы,  
Іграў ім люлі, люлі,  
Аж моцна ўсе заснулі.  
І спалі ўсёй сям'ёю,  
Прачнуліся вясною.  
Таму і людзі сёння  
Звуць суслікамі соні.

## **КАРУСЕЛЬ**

На вялікай каруселі  
У ракеты хлопцы сели.  
Ім здаецца, што ракеты  
Мчацца да другой планеты.  
Залуналі хлопцаў мары  
У прасторы вышэй хмароў.  
І луналі б так бяс конца  
Да другіх планет, да сонца,  
Каб ракеты ў момант потым  
Не спынілі свайго лёту.  
Не ўдалося, кажа Жэня,  
Ўзяць зямнога прыцяжэння.

## **НАДТА ЗМУЧЫЎ СОН ВАЛОДЗЮ**

Позна з ложка ўстаў Валодзя,  
Надта змучыў хлопца сон.  
Снілася, што у агародзе  
Праца ваў ах вярна ён.

Хуценька набег да маткі  
Кажа: - Ты падзякуй мне.  
Я скапаў табе ўсе градкі  
Ноччу ў працавітым сне.

## **ХВОСТЯШЧЭ Ў КАРАНДАШЫ**

Вось мастак дык Коля наш!  
Бярэ ў рукі карандаш,  
Гала ву рысуе, рот,  
Вуши, лапкі – слаўны кот!  
Ваня глянуў: - дурната!  
Што за коцік без хваста?  
Коля кажа: - не спяшы,  
Хвост яшчэ ў карандашы.

## **ТРАНЗІСТАР**

Ягорка фарсісты  
Задзірае нос.  
Брат яму транзістар  
З горада прывёз.  
  
Скрыначка малая,  
А ўнутры сакрэт:  
Грае ў ёй, спывае,  
Гаворыць пра свет.

Падарунак брата  
Хлопец браў з сабой,  
Калі пасвіў статак  
Летняю парой.

Поўны захаплення:  
Заўсёды Ягор:  
- У яго кішэні  
І аркестр і хор.

## **ФАТОГРАФ**

Муж паклі каў жонку:  
- Паглядзі старая,  
Праявіў я плёнку  
А яна пустая.

Азвайся з дакорам  
Іх сыночак Федзя:  
- Я на ёй учора  
Нічога не ўгледзеў.

## **ХТО МНЕ ЗВЕРНЕСОН**

Моцна спаў Лярон,  
Меў цудоўны сон.  
Сняцца хлопчыку малому  
Чарадзейныя харомы,  
Поўны чараў свет,  
Лёты да планет.

Мама штурхне ў бок:  
- Уставай сынок!  
Падымайся з ложка соня,  
Спознішся да школы сёння.  
Сумаваў Лярон:  
- Хто мне зверне со м?

## **ПАРЫ МНОГА, А НЕ ЕДЗЕ**

Ваня сіцвердзіў у вагоне:

- Параво зы пара гоніць.
- Вось у лазні, кажа Федзя,  
Шмат больш пары – а не едзе.
- Рушыць, - адказаў Мікола,  
Толькі ўзняць яе на колы.

## **ЦЕНЬ**

Ходзіць цэлы дзень  
За дзяўчынкай ценъ.  
Кроку icrok за ёю ходіць,  
Не пазбышца – ды і годзе.  
Ходзіць цэлы дзень  
За дзяўчынкай ценъ.

Толькі на парог  
Ён шагнуць не змог.  
Уваішла дахаты Жэня  
І не бачыць с вайго ценю.  
Ценъ цера з парог  
Перайсці не змог.

## **СТРАХ**

У кустах  
Сядзіць страх  
У панурай цемры ночы  
Сядзіць вытрашчыўши вочы.  
Палах лівы ён  
З вачэй гоніць сон.

Цёмны кут –  
Вось ён тут.  
А дзе відна –  
Поўны жаху,  
Умірае страх ад страху.  
Ранкам у кустах  
Знік бяследна страх.

## **Я ЗА ЛУЖЫНУ ПАД ПЛО ТАМ ЗА ЧАПІЎСЯ**

Штаны новыя, мой сыну,  
Меў ты сёння.  
А іх знішчыў праз хвіліну  
Ветрагоне.

Я за лужыну пад плотам  
Зачапіўся.  
Паваліўшыся ў балота  
Замачыўся.

## **ДАПАМОГА**

Прыйшоўшы з поля маці  
Пытае Аню, Люду:  
- Што робіце вы ў хаце  
- Змываем вось пасуду.  
- Ці памагаеш крышку  
Дзяўчынкам, мой сыночку?  
- Я, мама, кажа Міша,  
Збіраю чарапо чкі.

## **ЗЯМЛЯ НОЧЧУ ХОДЗІЦЬ СПАЦЬ**

Тата абвясціў Алёнцы:  
- Зямля кружыць вакол Сонца.  
А Алёнка ведаць хоча,  
Што з Зямлёй тварыцца ўночы,  
Што мы с кажам аб планете,  
Калі со нейка не свеціць?  
Тут знайшла адказ:- відаць,  
Зямля ноччу ходзіць спаць.

## **ЧАРАВІЧКІ**

Брат мой невялічкі  
Задзірае нос.  
Тата чаравічкі  
З горада прывёз.

Чаравічкі жава  
Брат стаў абуваць.  
Боцік левы, правы –  
Цяжка распазнаць.

Чаравічкі, ногі,  
Паблыгтаў Якуб.  
Ды гэта ж нічога –  
Тупу, тупу, туп!

## **РАСЦІ НЕ ХОЧА БАРАДА**

Мікола скар дзіўся:- бяды!  
Расці не хоча барада.  
А я аб барадзе так мару,  
Менш умываць было бы твару.

## **МАЕ БОЦІКІ ЗАТАМІЛІСЯ**

- Мама мілая,  
Просіць Зіначка,  
Паднясі мяне  
Хоць хвіліначку.

Мы па горадзе  
Нахадзіліся.  
Мае боцікі  
Затаміліся.

## **ЧАМУ ХАЛОДНАЯ ЖАБА**

- Чаму, пытаемца бабка,  
Заўсёды халодная жабка?  
- Мо таму, адказвае Рая,  
Што ніколі не п'е яна чаю.

## **РЫБКІ НЕ ВЫПЛІ ВАДЫ**

Мама просіць Дар'ю:  
- Трэба вось сюды  
Рыбкам у акварыум  
Свежай даць вады.

- Няма, кажа до ня,  
Патрэбы такой.  
Вады рыбкі сёння  
Не выплі ўсёй.

## **Я НЕ НА ВУЛІЦЫ ЖЫВУ**

У саматосе гарадской  
Заблудзіўся Валік.  
- Жывеш на вуліцы якой?  
Хлопца запыталі.

Ён, апусціўшы галаву,  
Сказаў: - усім вядома,  
Што не на вуліцы жыву,  
А жыву я дома.

## **МОЖА КОНЧЫЎСЯ БЕНЗІН**

Матуля сыночка малога  
Выносіць на двор павазіць.  
Стаміліся ногі нямнога,  
Прысела яна адпачыць.

Нерво ва ўспляснуўшы рука мі  
Да мамы звяргаецца сын:  
- Чаму не вязеш далей, мама,  
Мо кончыўся раптам бензін?

## ЗМЕСТ

	стр.
Уступ	5
<b>Успамін</b>	
Дзяцінства прыстань	15
Я ў душы аста ўся селянінам	16
Сляды дзяцінства, мала досці	17
Зямля навокал сонца қружыць, а ў вёсцы ўсё ва кол зямлі	18
Запавет	19
Надзея	20
Чаканне	21
Так мала слаў лістоў дахаты	22
Любіла мама а пельсіны	23
Яднане з прыродай	24
На гарызонце лесу готыка	25
Лён	26
Хлеб	28
Вяз	29
Хата і дом	30
На Новым Свєце ко нь стары	31
Буслы	32
Ружы	33
Трыялеты	34
У кнігарні	36
Зоркі	37
Першы снег	38
Цягнікі	39
Рускі чай	40
Заўжды гатоў	41
Родны кут	42
Жніво	43
Юбілейнае	44

Квітнёй наша Ніва	45
Першы пачын	46
Наш светлы гмах	47
Усе мы выйшли з навакольных сёлаў	48
Варшава	49
Май	50
Свята Адраджэння	51
Навагодні тост	52
Хірасіма	53
Беларусь	54
Янку Купалу	55
Першы ўрок	56

## **Усмешка**

Не забывай	59
Сябро ўства	60
Не думай ніколі, што ўмееш даволі	61
Падказка	62
Другагоднік	63
Ляnota	63
Няўдача з задачай	64
Чарніла не хапіла	64
Жывы гадзіннік	65
Парканны мастак	65
Сёння Ніны імяніны	66
Бярозавік	67
Зязюля	68
Макарка і хмарка	69
Вясёлка	69
Бусел	70
Каток і клубок	71
Заўзяты цыбаты	71

Гаспадарыла сонца на градках	72
Вітаміны на галінах	73
Апошні ліст	73
Першы снег	74
Начны аркестр	74
Дзяўчынка і сняжынка	75
Калыханка	75
Казачкі расказваў тата	76
Суслік	76
Карусель	77
Надта змучыў сон Валю дзю	77
Хвост яшчэ ў карандашы	78
Транвістар	78
Фатограф	79
Хто мне зверне сон	79
Пары многа а не едзе	80
Цень	80
Страх	81
Я за лужыну пад плотам зачапіўся	81
Дапамога	82
Зямля ноччу ходзіць с паць	82
Чаравічкі	83
Расці не хоча бара да	83
Мае боцікі затаміліся	84
Чаму халодная жаба	84
Рыбкі не выпілі вады	84
Я не на вуліцы жыву	85
Можа кончыўся бензін	85